



Звезда

Выдаецца
з 1943 г.

кошт у розніцу
500 рублёў

22
красавіка
2011
пятніца
№ 31
(8611)

Воскресение Христова —



ПАСХА

Воскресение Христа — это основа нашей веры, нерушимая опора в нашей земной жизни.

Дорогие братья и сестры! Вот заканчивается Страстная неделя, а с нею и весь особый в жизни каждого христианина великопостный период: время, насыщенное молитвами, покаянием, прощением, духовным и телесным подвигом. Как ночь сменяется утренним рассветом, так и пост завершается и настает Пасха — время православного торжества, торжества правой веры.

В первый день после субботы, рано утром, Иисус Христос воскрес из мертвых. Произошло сильное землетрясение, и с неба сошел ангел Господень; вид его был, как молния, а одяжение белое, как снег. Он отвалил от двери гроба камень и сел на нем.

Воины, стоящие на страже, от страха попадали на землю и стали как мертвые, а потом, придя в себя, разбежались. Некоторые из них пришли к первосвященникам и рассказали о случившемся. Первосвященники дали им денег и научили говорить, будто ночью, когда они спали, ученики Иисуса Христа пришли и украли Его тело. Враги Христовы старались затмить дело Божие грубым сплетением лжи и обмана, но оказались бессильными против истины.

Когда благочестивые женщины, среди которых была и Мария Магдалина (женщин этих Церковь именует мироносицами) пришли помолиться у гроба, ангел возвестил им о Воскресении Господа, после Иисус являлся апостолам, а затем в 40-й день челове-

ческим естеством вознесся на небо.

Воскресение Христова празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия. Праздник начинается в полночь между Великой Субботой и Воскресеньем. В полночь служится особая торжественная служба Светлая Пасхальная Заутреня, совершается особый пасхальный крестный ход. Во время службы священники с радостью приветствуют всех молящихся словами «Христос Воскресе!» и каждый раз молящиеся отвечают «Воистину Воскресе!». Служится особо торжественная Пасхальная Литургия.

Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю. Вот почему эта неделя называется «Светлая Пасхальная седмица». Каждый день недели тоже называется светлым.

Весь период от Пасхи до Вознесения (40 дней после Пасхи) считается Пасхальным периодом, и православные приветствуют друг друга приветствием

«Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!». Даже когда поднимают телефонную трубку, то не говорят «алло», а говорят «Христос Воскресе!».

На Пасху существует обычай дарить друг другу крашеные яйца. Согласно преданию, первое пасхальное яйцо Святая равноапостольная Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию. Когда Мария пришла к Тиберию и объявила о Воскресении Христа, император сказал, что это так же невозможно, как и то, что куриное яйцо будет красным, и после этих слов куриное яйцо, которое он держал, стало красного цвета.

Дорогие братья и сестры, жители нашего города, района и гости! Мы сердечно поздравляем вас со светлым и радостным праздником Христова Воскресения — Пасхи! Апостол Павел говорит: «Если бы Христос не воскрес, то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес и **совоскресил** с Собою все человечество!»! Глубочайший смысл Воскресения Христова — в вечной жизни, которую Он даровал всем Своим последователям, всему миру. Будем помнить, что праздновать Пасху — это значит, всем сердцем благодарить и прославлять Бога за Его дар воскресения и любви, праздновать Пасху — это значит, стать новым человеком. В эти предпраздничные дни мы желаем всем с чистым сердцем и мирным духом войти в Пасхальную радость и сохранить ее на весь год.

Священнослужители храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Иванова.

На вышэйшым узроўні

Недахоп валюты ў Беларусі выкліканы ростам сусветных цен на сыравіну і энэргасьбіты. Аб гэтым заявіў 15 красавіка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе аб бягучых пытаньнях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі.

Прэзідэнт нагадаў аб тым, што ўрад і Нацыянальны банк у цесным узаемадзеянні павінны былі ў самыя кароткія тэрміны ліквідаваць дыспрапорцыю ў эканоміцы і на фінансавым рынку. Замест гэтага ў краіне склалася парадаскальная сітуацыя, калі рост ВУП за гэты год склаў рэкордныя лічбы — 11 працэнтаў, рост прамысловай вытворчасці — 12 працэнтаў, а валюты ў краіне ўсё роўна не хапае. Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, што прычынай існуючай сітуацыі стаў значны рост цен на нафту (за апошнія месяцы цана ўзрасла амаль удвая), што прывяло і да падаражэння прыроднага газу. Значна падскочылі таксама цэны на метал, іншую сыравіну і рэсурсы. Пэўную ролю ў існуючай эканамічнай сітуацыі адыграў значна ўзросшы попыт на аўтамабілі.

Нацыянальны банк Беларусі з 15 красавіка часова прыпыніў продаж каштоўных камянёў у мерных злітках (золата, серабро, плаціна) за беларускія рублі. Аб гэтым паведамліў у Нацыянальным банку Беларусі.

Цяпер каштоўныя камяні можна набыць толькі за долары ЗША. Зваротны выкуп мерных зліткаў ажыццяўляецца ў беларускіх рублях.

Апошнім часам значна павялічылася купля каштоўных камянёў (золата) юрыдычнымі асобамі, якія вывозілі золата за межы Беларусі і прадавалі яго там за валюту.

У Нацбанку паведамліў, што ўвядзення часова абмежаванні будучы дзейнічаць у Беларусі да таго часу, пакуль не нармалізуецца сітуацыя на валютным рынку краіны.

БЕЛТА.

Пресс-конференция губернатора

Более чем на три десятка вопросов ответил председатель Брестского облисполкома К.А.Сумар в ходе состоявшейся в пятницу, 15 апреля, очередной пресс-конференции для руководителей печатных и электронных СМИ области.

Почти вместе со всеми участниками мероприятия минутой молчания память о погибших в результате теракта в минском метро, Константин Андреевич вкратце обрисовал, чем сегодня живет область, обозначил важнейшие показатели развития региона, успокоил пишущую

братию насчет сахара и других продуктов питания, вокруг которых искусственно вспыхнул ажиотаж (сахара, по словам губернатора, ежедневно продавали в 30 раз больше, нежели обычно, приходилось даже ночью завозить, дабы не создавать напряженность, а его хватает), попросил не будоражить неосторожным словом народ, быть очень ответственными к тому, что выходит на страницы газет и в эфир.

В числе вопросов, касающихся таких злободневных тем, как благоустройство и самый широкий спектр социальных преобразований, инвестиционные подвиги, в целом экономика, а также других, один касался Ивановского района.

(Окончание на 2-й странице).

Новости района

Что посеешь...

В сельскохозяйственных организациях района ведутся работы по посеву овощей.

На площадях, где почвы не переувлажнены, высевают лук, морковь, столовую свеклу...

В сельскохозяйственной «Заря-Агро» безрасходным методом посеяно три гектара капусты поздних сортов.

Большинство хозяйств приступили к севу сахарной свеклы. По данным на двадцать первое апреля сладкие корнеплоды в СПК «Заря-Агро» внесены в почву в объеме 100 процентов от запланированного, в СПК «Снитово-Агро» — 82-х процентов, в СПК «Дружиловичи» аналогичные работы выполнены на 91 процент от плана. Продолжается сев сахарной свеклы и в других сельскохозяйственных организациях.

К посадке картофеля приступили в сельскохозяйственных «Агро-Мотоль», «Приясельдний», ОАО «Боровица».

Продолжаются работы по посеву ранних зерновых культур. В целом по району по состоянию на 21-е апреля эти работы выполнены на 93,8 процентов от запланированного.

Аграрии района делают все от них зависящее, чтобы качественно провести посевные работы.

Ирина СОЛОМКА.

Вагончик тронется, перрон останется...

Все мы с большим нетерпением ждем майских праздников. Имея впереди несколько выходных дней, можно решить собственные проблемы: потрудиться на огороде, поехать в гости, погулять на свадьбе... В общем, у каждого свои дела. Учитывая большой пассажиропоток, Брестское

отделение белорусской железной дороги вводит дополнительные поезда из областного центра в столицу нашей страны и обратно. Так, 3 и 9 мая из Бреста на Минск отправится пассажирский поезд номер 628. На станции Янов-Полесский он прибудет 4 и 10 мая в час 55 минут. В обратном направлении будет курсировать поезд номер 105. Время прохождения через нашу станцию — в 3 часа 18 минут.

Ремонт — согласно графику

Сахарную свеклу еще даже и не сеяли, а в филиале «Ивановский свеклоприемный пункт ОАО «Жабинковский сахарный завод» уже полным ходом идет подготовка машин и механизмов, погрузочной площадки к приему нового урожая сладких корней. Каким он будет — зависит в том числе и от погоды. Между тем, госзаказ в нынешнем году филиалу определен внушительный — 49 тысяч тонн свеклы. А для того, чтобы конвейер работал слаженно, необходимо прежде всего провести качественный ремонт буртоукладочных машин, тракторов и других агрегатов. Большие надежды и на новую технику: прошлой осенью завод поставил филиалу погрузчик французской фирмы «Маниту», отличающийся высокой производительностью. Планируется частичная замена оборудования и в лаборатории предприятия.

Бассейн желаете? Пожалуйста!

С началом весны заметно расширил фронт работ коллектив Ивановского КУП «Строитель». Кроме того, что он занимается возведением жилых домов на селе, здесь могут выполнить любой другой заказ. Скажем, кому-то надо перед праздниками грубку отремонтировать — имеется в наличии печной кирпич, новый забор поставит — есть прожилыны, нарежут и штахетника. Если же вы решили выкопать на своем участке бассейн (нынче они в моде) — такую услугу выполняет трактор «Амкар». Он произведет не только выемку грунта, но и полную планировку участка. Еще одна услуга предприятия — грузоперевозки. Мощный МАЗ способен оперативно переместить с места на место сразу 20 тонн груза.

Леонила КОРОЛЬ.

День депутата

27 апреля в Одрижинском сельсовете проводится День депутата. В плане его проведения предусмотрен прием граждан по личным вопросам с 10.00 до 11.30:

депутатом областного Совета депутатов **ПАЦОВСКИМ Иваном Ивановичем в д. Одрижин** (административное здание сельсовета);

депутатами районного Совета депутатов:

ФЕДУРОКОМ Сергеем Викторовичем в д. Вивнево (магазин);

КАЦКО Михаилом Антоновичем в д. Залядынье (Дом культуры);

ДОБРОДЕЕМ Петром Владимировичем в д. Власовцы (магазин);

председателем районного Совета депутатов **МОИСЕЙЧИК Светланой Ивановной в д. Смольники** (магазин).

Пресс-конференция губернатора

(Окончание.
Начало на 1-й странице).

Этот вопрос – о завершении работ по строительству агрогородка «Горбах», сданного, как и планировалось, в 2010 году. А если конкретнее, то о реконструкции Горбахской базовой школы, на что было запланировано 600 млн. рублей. К сожалению, целевое финансирование не состоялось.

Константин Андреевич надежд в том плане, что сегодня на уровне правительства ведется разговор о «доработке» начатых агрогородков, которых в стране и, соответственно, в области, немало, и в этом списке значится и Горбах. Благо, здесь имеется проектно-сметная документация на реконструкцию. Если бы ее не было, ситуация этим усложнялась бы. Впрочем, сейчас на самом высшем уровне прорабатывается вопрос о том, чтобы в течение пятилетки вообще по сельским школам, не только расположенным в агрогородках, полностью разрешить все проблемы со строительством и коммуникациями.

В завершение пресс-конференции Константин Сумар поблагодарил журналистов за предметные вопросы и предостерег их от излишней пафосности на сенсации, которая, как показывает практика, может обернуться потрясениями в обществе, пожелал быть всегда объективными и напоминать людям, что и они должны быть ответственны к судьбе родной страны и своего уголка земли, а не только чиновники.

Анатолий КРЕЙДИЧ.



Пусть все вокруг

радует глаз

В республиканском субботнике, который прошел на территории Ивановского района, приняло участие 17530 человек.

Работники предприятий и организаций города и района приняли участие в трудовой акции «Чистые и благоустроенные улицы, скверы и памятники – гордость ивановцев». Были приведены в порядок все населенные пункты, места боевой и воинской славы, захоронения

воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронения в местах массовой гибели гражданского населения. Члены БРСМ участвовали в молодежной акции «Молодость. Традиции. Будущее», в рамках которой провели масштабные работы по благоустройству сквера возле памятника военнопленным, партизанам и

жертвам фашизма в г.Иваново. Активисты РО РОО «Белая Русь» сажали деревья в парке «Третьего тысячелетия», благоустраивали площадки для детей в учебных заведениях, оформляли клумбы. Работники учреждений образования готовили оздоровительный лагерь «Бригантина» к летнему сезону, а также в ходе акции «Уголок

родной земли» и «Посади дерево» провели комплекс озеленительных мероприятий.

Экологические отряды убрали мусор на берегах малых рек и родников, отряды социальной помощи занимались благоустройством мест захоронений воинов Великой Отечественной войны.

Работники управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома провели большой объем работ по благоустройству территории районного общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

В ходе субботника коллектив ГУ «Детско-юношеская спортивная школа отдела образования райисполкома» облагораживал футбольные поля и площадки для футбола, велотрассы ВМХ, зоны отдыха в районе городского бассейна. Работники филиала КУП «Брестоблдорстрой» Ивановское ДРСУ-139 готовили дороги к весенне-летней эксплуатации.

Строительные организации трудились на объектах ЖСПК и в сельской местности. Велись работы по реконструкции второй очереди площади Октября возле православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. А сотрудники учреждений культуры создавали красоту внутри и вокруг учреждений культуры, в т.ч. на объектах историко-культурного значения, как то музейный комплекс Н.Орды в д.Вороцевичи, родовое имение Н.Орды в урочище Красный Двор.

Уже к Пасхе зазеленеет трава на газонах, возможно, зацветут и выхлосные цветочками тюльпаны.

А.МАРЗАН.

НА СНИМКЕ: моменты субботника.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Калейдаскоп падзей

Дрэвы зрэзваем, парканы ставім...

Пытаннем добраўпарадкавання надаецца належная ўвага ў Ляскавіцкім сельскім Савеце.

У «гарачы» вясновы час тут плануецца спілаваць аварыйныя дрэвы на могілках вёсак Вярхусце і Агова, прывесці ў парадак усё помнікі, што знаходзяцца на тэрыторыі сельсавета, а ў Вярхусці на месцы воінскага захаранення ўстанавіць помнік, які зараз вырабляецца ў ТАА «Еўракамень».

Неўзабаве будзе заменены стары паркан у Шчакоцку, каб вясковая вуліца выглядала сучасна і прывабна.

Праектуем аблічча раёна

«Аблічча» шматлікіх новабудуўляў Іванаўшчыны вызначылі адукаваныя творчыя супрацоўнікі ПУП «Янаўпракт».

Зараз на прадпрыемстве праектуюцца бульбасховішчы з прымяненнем сучасных тэхналогій для сельгасарганізацыі Іванаўшчыны. Напрыклад, праект бульбасховішча ў Рылавічах плануецца такім чынам, каб мінімізаваць затраты на будаўніцтва. Бульбасховішча па аналагічным праекце з'явіцца ў Рудску.

Падыходзяць да завяршэння праектныя работы па рэканструкцыі пад бульбасховішча сенасклада ў Тышкавічах.

На працягу бліжэйшага часу будзе завершаны праект на рэканструкцыю дружылавіцкай малочна-таварнай фермы на 900 галоў.

Ажыццяўляюцца работы па праектаванні аднакватэрных шматпакаёвых жылых дамоў для шматдзетных сем'яў. Новабудуўлі вырастуць у райцэнтры, Ляскавічах, Тышкавічах, Моладаве, Адрыжыне, Оўзічах.

У стадыі праектавання знаходзяцца таксама сеткі вода- і электразабеспячэння для такіх дамоў.

На радасць навасе́лам

Пад кіраўніцтвам індывідуальнага прадпрымальніка В. А. Куліча будуюцца дамы для працаўнікоў сельгаскааператываў у Крытышыне, Адрыжыне, Псышчаве, у Бродніцы – для Пінскага лясгаса.

Неўзабаве ў вёсках Снітава, Моладава, Застружка зазвініць шчаслівымі званочкамі вясёлы дзіцячы смех - тут наваселле ў новых дамах, што ўзводзяцца ПУП «Куліч», справяць шматдзетныя сем'і.

На субпадрадзе ў індывідуальнага прадпрымальніка Куліча і ПУП «Куліч» задзейнічана ў будаўніча-мантажных работах ПУП «Янаўбуд».

Апошняя арганізацыя таксама выконвае работы па будаўніцтве трансфарматарнай падстанцыі ў мікрараёне «Усходні» горада, без якой немагчымы ўвод шматкватэрных жылых дамоў.

Ірына САЛОМКА.

В Комитете государственного контроля

В Пинском межрайонном комитете государственного контроля в 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 12,5% возросло количество поступивших устных и письменных обращений граждан (всего зарегистрировано 126). На «телефон доверия» обратились 47 граждан. Наибольшее количество обращений поступило из г. Пинска – около 66% от общего количества, меньше обращались граждане из Ивановского и Столинского районов, больше – из Пинского и Лунинецкого.

В большинстве случаев граждане жалуются на работу предприятий и организаций (количество таких жалоб значительно возросло), проблемными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, труда и заработной платы, гражданско-правовых отношений, жилищные и иные вопросы.

Руководством межрайонного комитета проведено шесть «прямых линий» и выездных приемов граждан, в т.ч. на предприятиях Пинска, Иваново, Пинского и Столинского районов.

По результатам рассмотрения поступивших обращений привлечены к административной ответственности два должностных лица и одно юридическое лицо на сумму административных штрафов 2275 тыс. руб., к дисциплинарной – 6 человек.

По результатам рассмотрения письменного обращения гражданина по поводу невыплаты заработной платы и расчета при увольнении с одного из предприятий г.Пинска Пинской межрайонной инспекцией труда привлечен к административной ответственности директор предприятия, наложен штраф в размере 5 базовых величин.

По результатам рассмотрения обращения гражданки о невыплате страхового возмещения за уничтоженный пожаром дом в Пинском районе, филиалом «Белгосстрах» по Брестской области заявительнице выплачено страховое возмещение в размере 10,8 млн. рублей, виновные 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что в Пинском межрайонном комитете ведется прием председателем - первая (с 08.00 до 12.00) и третья среда (с 16.00 до 20.00) месяца, заместителем председателя - второй (с 08.00 до 12.00) и четвертый вторник месяца (с 16.00 до 20.00); специалистами (каб. №6) ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г.Пинск, ул.Ленина, 25. Прием председателем и заместителем председателя осуществляется в порядке очередности, можно также предварительно записаться по телефону доверия 35-95-60.

Вы можете поделиться известными Вам фактами нарушения законодательства, некомпетентности и бюрократизма со стороны должностных лиц, несвоевременным реагированием, а также другими проблемами, мешающими повышению уровня жизни населения как в производственной, так и социальной сферах (медицина, образование, ЖКХ, бытовое обслуживание и др.); внести предложения по совершенствованию законодательства об обращениях граждан и иного законодательства.

И. ЛОСИЧ,
ведущий специалист Пинского МКГК Брестской области.



Тырзень лесу-2011 – на фінішы

У гэтыя вясновыя дні ў лесавадаў Беларусі работы асабліва многа. З 16 па 23 красавіка ў нашай рэспубліцы праходзіць акцыя «Тырзень лесу-2011». Лесаводы Іванаўскага лясніцтва з усёй адказнасцю падыходзяць да правядзення гэтага мерапрыемства. Пры плане пасадкі 49,6 га ужо высаджана 26 га лесу. У мінулую суботу разам з работнікамі лясніцтва ўдзел у пасадцы лесу прынялі добраахвотнікі – работнікі Іванаўскага РАУС. Агульным намаганнем высаджана болей 10 тысяч саджанцаў.

Удзел у акцыі можа прыняць любы жадаючы.

Ю. НЕСЦЯРЭНКА,
памочнік ляснічага
Іванаўскага лясніцтва.



25 апреля - 25 лет со дня создания в Республике Беларусь службы социальной помощи на дому

Этот день не значится в календаре, но для сотрудников службы социального обслуживания на дому он особенный – ей исполнилось 25 лет. Со дня образования отделения в нашем районе его деятельностью руководит Елена Сергеевна Павлюкович.

- С чего все начиналось на Ивановщине? – поинтересовались мы у бессменного руководителя службы милосердия.

Первоначально отделение социальной помощи на дому по обслуживанию одиноких нетрудоспособных граждан, проживающих на территории Ивановского района, работало на базе Дубойского психоневрологического интерната. В 1989 году оно было преобразовано в отделение социальной помощи на дому при отделе соцзащиты райисполкома. Уже в то время на обслуживании находилось 84 человека. Первыми социальными работниками были Вера Акимовна Глинник, Агафья Владимировна Михович, Степанида Григорьевна Житникович. Они и сейчас желанные гости на всех наших мероприятиях.

- Сегодняшний день службы милосердия – это...

...126 социальных работников, которые являются неустанными труженицами-пчелками, изо дня в день выполняющими множество обязанностей по уходу за одинокими престарелыми людьми, окружают их заботой и вниманием. Всего на обслуживании – 701 человек, из них 252 одиноких и 449 одиноко проживающих, 17 ветеранов Великой Отечественной войны, 179 инвалидов с детства и по общему заболеванию, 5 – из семей погибших военнослужащих. На платном надомном обслуживании находятся 518 человек, на бесплатном – 183. И к каждому наши сотрудники находят индивидуальный подход, стремятся поддержать конкретным делом и добрым словом.

- Расскажите немного о своих замечательных труженицах.

Они действительно все без исключения заслуживают самых добрых слов. Это Татьяна Антоновна Лещеня (обслуживает город), Ирина Викторовна Арбуз (Мотоль), Валентина Васильевна Епишко (Мохро), портреты которых занесены на районную Доску почета. Слово весеннее солнышко, круглый год согревают вниманием своих подопечных Наталья Анатольевна Гурская (Рагодош), Мария Николаевна Медведюк (Снитово), Лилия Николаевна Кравчук (Гневичи), Ольга Никитична Новик (Молодово), Нина Павловна Кивчун (Огово), Мария Константиновна Сацута (Крытышин). С огромной благодарностью и восхищением отзываются одинокие люди о соцработниках, обслуживающих город. Это Татьяна Сергеевна Гурская, Анна Ивановна Климович, Любовь Григорьевна Мулярчик, Елена Степановна Горюшко, Любовь Васильевна Ляховец, Светлана Владимировна Вакульчик, Любовь Иосифовна Луцевич, Алла Васильевна Качула, Вероника Петровна Антонок.

Однажды от Татьяны Гурской услышала такие простые, но очень весомые слова о том, что каждый работник соцслужбы на дому – это неисчерпаемый колодец терпения, любви, доброты. Поэтому тепло сердец и заботливых нежных рук сотрудников службы милосердия в любую пору года согревает так нуждающихся в этом одиноких людей.

Надежда КУХАРЧУК. НА СНИМКЕ: социальные работники Т. С. Гурская, Л. Г. Мулярчик, Е. С. Горюшко, Л. В. Ляховец, В. П. Антонок, С. В. Вакульчик и Л. И. Луцевич. Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Выездное заседание суда

...И прочим в назидание

Заседания суда Ивановского района на выезде, в определенных населенных пунктах, проводятся не первый год. Как показывает практика, эта мера весьма эффективная в отношении профилактики правонарушений. Сельчане охотно посещают подобные мероприятия, иногда соперничают вместе с осужденными, а чаще – делают соответствующие выводы о неотвратимости наказания за противоправные действия.

Вот и очередное, так сказать, показательное разрешение накопившихся дел председатель суда Ивановского района Николай Владимирович Стаевич (председательствующий), прокурор района (в качестве обвиняющей стороны) Александр Владимирович Крутько и секретарь судебных заседаний Виктория Александровна Кирикович провели в деревне Дружилловичи.

В актовом зале правления местного сельхозкооператива народ собрался заранее. И не бездельничал – присутствующим был показан документальный фильм об условиях содержания заключенных в местах лишения свободы, о методах лечения алкоголиков в лечебно-трудовых профилакториях.

Кстати, очень в тему, потому что первыми слушались гражданские дела, возбужденные по инициативе районного отдела внутренних дел о направлении четырех граждан нашего района в ЛТП.

За «граненым» – мир в клеточку

Татьяна Павловна Забурчик из деревни Застружье. Лишена материнских прав, обязанное лицо (задолженность составляет около двадцати миллионов рублей). Состоит на учете у нарколога. Сына Павла воспитывает Кобринский детдом, шестнадцатилетняя дочка – в Пинске, в доме брата мужа (муж умер). У чужого, по сути (грешу, не совсем) человека. А где же родная кровинушка?

А «кровинушка» с 25-ти начала увлекаться «промилом». Далее – итог закономерен: только за прошлый год четыре раза привлекалась к соответствующей ответственности.

Борис Олегович Кулич из деревни Лясковичи. Всего-то за два десятка лет. Но уже – активная зависимость от алкоголя средней степени, приводы в милицию за мелкое хулиганство, драки, конфликты с отцом...

Синдром зависимости от алкоголя и у Владимира Михайловича Наумовца из деревни Трилиски. Человек этот, по словам участкового инспектора, в общем-то, не скандальный. Но живет один, не имеет постоянного места работы. Устроился как-то в «Пионер», но надо ведь каждый день на работу ходить! Признался однажды милиционеру, что «оседлал белого коня»!

Помощь, как говорится, требуется!

Как и Татьяне Ивановне Бенда из деревни Социвки. Опять-таки – обязанная (дочь Даша находится в содержании в Бресте у матери покойного мужа). Хоть и устроена на работу в местном сельхозкооперативе полеводом, но допускает прогулы, «возлияния» на рабочем месте. «Я могу взять себя в руки, простите», – умоляет женщина на суде. И суд, в принципе, идет ей навстречу. Хотя по поводу предыдущих нарушений мнение прокурора однозначно: они уже неоднократно предупреждались. И вот сейчас просят: «Дайте шанс!» Шанс у вас уже был! Пора держать ответ.

Чужое тепло не согреет

Выездному заседанию суда предстояло рассмотреть и уголовное дело. Ирина Васильевна Галушко, видимо, зря привела в зал судебных слушаний своего малолетнего сына. На решение фемиды это никак не повлияло. Закон – есть закон, а женщина его нарушила.

Прошлая зима выдалась морозной. Согреваться как-то надо, а мужа за понятные нарушения уволили из УКСП «Ляховичи-Агро». Топливом семью не обеспечил. Вот и повадилась хозяйка мешочками

таскать торфобрикет и дрова из соседнего сарайчика (соседи на то время переехали в Иваново, где начали обживать новопостроенный дом, а выше названной соседке доверили охранять ранее найденное добро). Добро испарилось на сумму 420 тысяч белорусских рублей. Частично виновная урон потерпевшим возместила. Но теперь придется и остальную долю отдать, да еще штраф в пятьдесят базовых величин, что составляет 1750000 рублей, уплатить государству. При этом суд учел характер содеянного, личность обвиняемой, степень вины, меры, принятые к частичному возмещению вреда, находящихся на иждивении малолетних детей.

Не было бы так смешно, если бы не было так грустно

- По какой причине Вы здесь? – спрашивает судья.

- С девушкой своей подрался.

В зале – сначала недоумение, а потом прикрытие (согласно ситуации) ухмылки.

Ответчик же, Александр Божко, улыбается на все тридцать с хвостиком:

- А мы уже помирились!

Так драться-то из-за чего? Оказывается, отдыхла молодая пара в зоне кемпинга возле погранперехода «Мохро». Оно, в принципе, не запрещается, если есть на то соответствующая «бумажка». Но... Алесе Климович музыка в машине казалась очень громкой, а ее парню – наоборот. Тот увеличивал звук, а та – приглушала, за что в итоге получила «в лоб». Сама же потом вызвала милицию, а по приезду сотрудников, мягко говоря, их обматерила.

Отвечать – обоим «активистам».

Валерий КУХАРЧУК.

В административной комиссии райисполкома

За спаивание несовершеннолетних – штраф и... позор

Внешне они походили больше на старшеклассников, нежели на взрослых юношей, несущих полную ответственность за свои деяния. Да и поведение их на комиссии несколько обескураживало. На вопросы и уточнения отвечали, улыбаясь, будто они вовсе не правонарушители. Мол, что здесь такого, были сами навеселе, да и дружка угостили. «Он сам попросил попробовать, отхлебнул один раз», - поясняет один из потерпевших. «А вы знали, что он несовершеннолетний?» - следует уточнение. «Да, но он только пригубил», - пытается оправдаться второй.

Конечно же, сколько грамм принял несовершеннолетний в тот вечер с подачи наших «героев», трудно сказать, потому что все трое были изрядно подвыпившими, что зафиксировано в протоколе, как, впрочем, и их личное согласие с показаниями.

А вот отвечать приходится по закону. Согласно статье 17.4 Кодекса об административных правонарушениях, за спаивание несовершеннолетних на виновных налагается денежный штраф от 10 до 30 базовых величин. Ограничились минимальным штрафом – 10 базовых, а это 350 тысяч. И пропали улыбки на лицах молодых людей, когда услышали вердикт.

Впрочем, они оказались не одиноки и в данном нарушении, и в наказаниях.

Надежда КУХАРЧУК, член административной комиссии при райисполкоме.

ВНИМАНИЕ: конкурс!

Брестским облисполкомом и прокуратурой Брестской области объявлен конкурс на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

В конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные представители комиссий по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и туризма, государственной службы занятости населения, отделов по делам молодежи исполнительных комитетов общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и других общественных организаций, высших учебных заведений Брестской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучший социальный проект по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга по месту жительства;

- лучший социальный проект по профилактике правонарушений несовершеннолетних в учреждениях образования;

- лучший социальный проект, направленный на профилактику пьянства и наркомании среди несовершеннолетних;

- лучший социальный проект по преодолению семейного неблагополучия;

- самый оригинальный теоретический проект, направленный на профилактику правонарушений несовершеннолетних.

Программы социальных проектов для участия в конкурсе направляются не позднее 1 ноября 2011 года в прокуратуру Брестской области по адресу: 224030, г. Брест, ул. К. Маркса, 43.

Положение о конкурсе опубликовано в областной газете «Заря» за 17 марта 2011 года.

Справки по телефону 21-54-34.

С. И. ТУРОВЕЦ, первый заместитель прокурора Брестской области.

ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

находящихся в коммунальной собственности Ивановского района и подлежащих приватизации в 2011-2013 годах

Наименование организации	2012 год	2013 год
Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз им. И.А.Полишко»	Преобразование в открытое акционерное общество	
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Ивановский районный комбинат бытового обслуживания»		Преобразование в открытое акционерное общество
Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Бродница»		Преобразование в открытое акционерное общество

Телефон для справок в Ивановском райисполкоме - 2 23 26.

К 70-летию начала Великой Отечественной войны и 66-летию Великой Победы

Когда с Запада веяло прохладой

Некоторые штрихи предвоенной реконструкции Днепровско-Бугского канала

(Продолжение. Начало в № 29).

Все подразделения трудились с высочайшей ответственностью, ибо их руководители, специалисты, профессиональные рабочие хорошо знали, для чего направила их Родина на реконструкцию канала. Во что бы то ни стало они должны были обеспечить завершение работ по углублению, спрямлению и оборудованию гидросооружений к лету 1940 года, подготовить водную магистраль для продвижения кораблей речного военного флота и грузового водного транспорта.

Это было бесподобное мужество людей, олицетворявших на толькo что освобожденной Западной Беларуси великий трудовой подвиг советского народа. То, что было совершено в СССР за 10 лет 30-х годов, - великая индустриализация страны, сотни новых крупнейших заводов, Днепрогэс, Кузнецстрой, канал Москва - Волга и многое другое, что шокировало капиталистический мир, - вдохновляло строителей канала на самоотверженность. Работать в полсилы никто даже не помышлял, отдавал всего себя, свою энергию, знания продолжению трудового подвига народа. Люди мужественно преодолевали жестокие морозы, но Родину свою не подвели.

Цель была достигнута. Все работы на Днепровско-Бугском канале были закончены к началу августа 1940 года, т.е. за 210 дней. Через несколько дней после этого уже шли по нему на запад плоты с лесом, плыли баржи с пшеницей, наливные баржи с нефтью и другими горюче-смазочными материалами. На восток везли силезский уголь. Изредка проплывали пассажирские пароходы. А вслед за ними успешно продвигались к Бресту караваны кораблей Днепровско-Пинской военной речной флотилии, оснащенные современным оружием. Жители близлежащих деревень высыпали на канал, восхищались стройным движением кораблей, катеров и быстроходных лодок. Такой флотилии они не видели никогда. Во время остановок матросы выходили к людям, беседовали и даже бросались в пляс.

Помню, через день или два после ухода кораблей стремительно мчались скоростные лодки с пропеллерными двигателями и десятью пехотинцами в стальных касках. Они вихрем пронеслись мимо нас, стоявших на обочине канала, разрезая воду, широко разбрасывая ее по сторонам. Это было бесподобное зрелище.

Крестьяне были заняты своим традиционным трудом: пахали, сеяли, вели уход за посевами, готовились к косовице. Но душу все же бередили нерадостные слухи: будет война. Да и кое-где появлялись неизвестные подозрительные люди - шпионы-диверсанты. Жизнь на Днепробуге текла не мило. С 21-го на 22 июня всю ночь, как никогда, тревожно и отчаянно лаяли собаки. Люди тоже почувствовали беду. А 22 июня 1941 года в небе появились самолеты. В нашей деревне никто еще не знал о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Был восхитительный солнечный день. Мужики, как обычно, собрались у самого близкого к каналу дома и судачили.

- Может, война? - с догадкой произнес инвалид первой мировой Степан Литвинчук.

- Вероятнее всего, маневры, летчики отработывают свое мастерство, - вступил в разговор Андриян Литвинчук, депутат сельского Совета.

- Андриян! Слетал бы ты быстренько в сельсовет да узнал, что происходит? - предположили мужики своему депутату.

Андриян запяг лошадей и отправился в сельсовет. Мужчины напряженно ждали. Через несколько часов Андриян

принес страшную весть - война. Сельчане поняли - пришла беда. К вечеру по каналу со стороны Бреста потянулись баржи с ранеными и беженцами.

При отступлении Красной Армии

позади оставались набитые грузами железнодорожные эшелоны, не эвакуированные заводы, гидросооружения, ценные материалы на водных трассах, не успевшие дойти до цели. Из Моск-

вы в первые дни войны поступил приказ уничтожать все ценности, чтобы не воспользовался ими враг. На Днепробуге застряли экскаваторы, наземные и плавучие, баржи с нефтью, пшеницей и другими ценностями. Местное население посматривало на все брошенное и неохраняемое на воде, однако не смело его трогать. Но когда услышали указание Верховного Главнокомандования СССР, возле барж скопились повозки. Крестьяне окрестных сел "оприходовали" зерно в свою пользу, на всякий случай запасались и нефтью, пока немецкие власти не приложили к этому свою грязную лапу.

Помню, как в трех километрах от моего родного Галика сиротливо смотрелись мощный экскаватор ППГ и баржа с тремя тысячами тонн нефти. А чуть подальше стоял у закустаренного берега канала хорошо замаскированный военной боевой катер. Экипаж, видимо, рассчитывал, что речная флотилия придет на выручку. Но не дождался. И катер исчез со стоянки. По нашим предположениям, его команда решила пробиваться к Пинску.

Пинская речная флотилия, между тем, была в полной боевой готовности. На рассвете ее корабли вышли из Пинска по направлению к Бресту. Цель - оказать содействие частям Красной Армии и пробившимся отдельным судам. Отстреливаясь от немецких самолетов, корабли вынуждены были вернуться на базу, поскольку отступающие со стороны Бреста краснофлотцы сообщили, что отдельные шлюзы захвачены немцами и открыты ими. Вода уходила из канала, и корабли могли оказаться на мели.

Военная флотилия совместно с подразделениями армии вела бои на западных подступах к Пинску, и 4 июля на рассвете оставила город. На протяжении всего пути от Пинска до Киева, куда по указанию наркома Кузнецова уходила на его оборону, она вела ожесточенные бои, прикрывала отход из украинской столицы частей Красной Армии, отбивала формирование противником Днепра у Киева и по реке Десна. С потерей столицы Украины оба берега Днепра оказались занятыми немецкими войсками. Прорваться кораблям Пинской флотилии в Черное море было невозможно. 18 сентября 1941 года оставшиеся в боевом строю корабли флотилии были взорваны своими экипажами на Днепре. Моряки в составе отдельного отряда отважно сражались вместе с частями Красной Армии до последней возможности. Часть из них попала в плен. Около 100 матросов, старшин и офицеров были расстреляны фашистами в январе 1942 года в Бабьем Яру. Пинская речная военная флотилия потеряла погибшими более 500 человек личного состава.

Фальсификаторы истории иногда бросают реплики в печати, что, дескать, Пинская военная флотилия погибла без особых боев. Это самая настоящая ложь. Не слышком долго пользовались Днепровско-Бугским каналом и немецкие власти. Во второй половине 1941-го иногда проплывали по нему гражданские катера с какими-то грузами в деревянных баржах. Иногда и с военными, в основном полицейскими, на борту. Но это уже было в начале 42-го, когда перевозили их, видимо, для борьбы с партизанами, которые начали нападать на полицейские участки, разбивать масло-молокоприемные пункты, создавать препятствия для немцев на воде.

Василий ЛИТВИНЧУК,
ветеран Великой Отечественной войны, член Союза писателей и Союза журналистов Беларуси.

(Продолжение следует).

Их именами названы

(Продолжение. Начало в № 29).

Вернемся с улицы Гастелло ближе к центру Иванова. На пути у нас улица Герасимова. Она не большая и не маленькая - около 34 домов, асфальтированная, упирается, если можно так выразиться, в территорию четвертой городской школы. Здесь царят чистота и порядок. Дома и приусадебные участки ухоженные. Район показался мне тихим, уютным. Впрочем, как и большинство ивановских улочек. А вот подробности биографии человека, именем которого названа эта улица нашего Иванова.

Михаил Иванович Герасимов

Один из руководителей партизанского движения на территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны. С апреля 1943 г. по март 1944 г. был командиром бригады им. Молотова, которая действовала в годы войны на территории Ивановского и Дрогичинского районов. С любовью отзывались партизаны о своем командире в годы военного лихолетья. Несмотря на молодость, Михаил Иванович Герасимов отличался рассудительностью. В сложной обстановке принимал правильные решения. Не проиграл ни одного боя. Командование партизанского соединения ценило его и поручало самые сложные операции. Человек дисциплины и порядка. Искренне и смело. Эти и другие положительные качества позволили Михаилу Ивановичу Герасимову вырасти от сержанта до командира одной из бригад Пинского соединения. Михаил Иванович Герасимов родился 20 октября 1919 года в д. Старина Валдайского района Новгородской области. После школы поступил в Ленинградскую академию. Однако учебу так и не закончил: в ноябре 1939 года его призвали в Красную Армию. С начала войны Герасимов участвовал в оборонительных боях в приграничной зоне. Когда часть, в которой служил Михаил, с

боями отходила на восток, то сержант Герасимов и его товарищи не заметили, как попали в окружение. Под Минском в одном из боев был ранен, контужен. И в таком состоянии попал в плен. Фашисты перевезли его из лагеря в лагерь, пока Герасимов не оказался в Кобринском лагере для военнопленных. Тут он нашел себе товарищей для осуществления плана побега, мысль о котором не давала покоя молодому бойцу. Под покровом ночи план был осуществлен, и 15 человек оказались по другую сторону проволоки. Под утро Герасимов и его товарищи попали на хутор, где жили партизанские связные Вера Вышинская и Софья Попрочкая. В полдень туда пришли Николай Шиш и Дмитрий Удовиков, которые были командирами партизанских групп. А уже вечером они увели группу Герасимова и его самого в расположение партизан. Михаил, будучи помощником командира, активно принимал участие в боевых действиях. Шиш и Герасимов стали отличной командой. И даже когда были окружены в лесу врагами, нашли выход и вывели партизан, оставив, таким образом, фашистов ни с чем. Продлилась совместная борьба не так долго, как хотелось бы. В одном из боев командир отряда Николай Шиш был убит, а уже раненый Гера-

симов принял на себя командование партизанским отрядом. Позже он предложил присвоить этому отряду имя Николая Шиша. Это предложение поддержали. 20 апреля 1943 года приказом по Пинскому соединению четыре отряда (имени Шиша, имени Лазо, имени Суворова, имени Кутузова) были объединены в партизанскую бригаду имени Молотова. Из всех командиров отрядов по своим военным, организаторским качествам на должность командира наиболее подходил Герасимов. Поэтому он и был назначен командиром, а комиссаром стал Федор Семенович Куньков. После этого еще много рейдов было проведено по Брестской области с участием Герасимова. После освобождения Ивановского района от немецких оккупантов он был назначен председателем Ивановского райисполкома.

Родина высоко оценила боевые заслуги М. И. Герасимова. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Михаил Иванович награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями «Партизан Отечественной войны» I и II степени, польского орденом Грюнвальда II степени. Память о легендарном командире увековечена в названиях улиц в г. Иванове и д. Мохро.

☆☆☆

Если, гуляя по улице Барского, свернуть налево от птичника, то попадете на улицу Кунькова. Однако по ней долго ходить не придется, она не длинная - около 250 метров. Зато асфальтированная. Она приведет вас на ул. Красных партизан (район филиала райпо «Марыля»). Тем, кто любит тишину и спокойствие, эта улица - самое подходящее место для прогулок. Запомните название. А для лучшего его усвоения, пожалуй, расскажу о человеке, имя которого она носит.

Федор Семенович Куньков

Активный участник гражданской и Великой Отечественной войн, комиссар партизанской бригады имени Молотова, секретарь Ивановского подпольного райкома партии.

Родился Федор Семенович в деревне Сухое Ивановского района. Когда началась гражданская война, Куньков добровольно вступил в ряды Красной Армии, воевал против генерала Деникина. Служил в 1-й Московской пролетарской дивизии. Потом работал директором белорусского литературного фонда правления Союза писателей БССР, жил в Минске. В сентябре 1939 года, после освобождения Западной Беларуси, Кунькова назначили заведующим Пинским

областным управлением топливной промышленности. Неожиданно мирная работа людей снова нарушилась нападением на нашу Родину фашистской Германией. Как только гитлеровская армия пересекла государственную границу СССР, Федор Куньков одним из первых вошел в состав партизанского отряда, который организовал Василий Корж. 28 июня 1941 года произошло первое боевое крещение. Потом были еще сражения и еще... В одном из боев погиб Сергей Корнилов - командир первой группы отряда. Заменить Корнилова доверили Кунькову. Было совершено еще много боевых операций на территории Минской, Пинской

и Полесской областей при участии Федора Семеновича. В конце 1943 года был создан Ивановский подпольный райком КП(б) Б, на пост председателя был избран Ф. С. Куньков. В это же время он был назначен уполномоченным по организации партизанского движения в западных районах Пинской области. Как вспоминают свидетели тех времен, Федора Кунькова можно было часто видеть среди людей во многих деревнях Ивановского района. Он доносил до населения информацию о реальных событиях на фронтах. После войны Федор Семенович Куньков был первым секретарем Ивановского райкома партии.

Покупайте мотольское

От «Аникс Саниа» печенье

Не хлебом единым, но и тортами...

По своему отношению к хлебу белорусы очень похожи на русских и украинцев. Согласно статистическим данным, средний белорус потребляет около 60 килограммов хлеба в год. Это дает нам право считать себя одной из самых «хлебных» наций. Белорусы хлебом не разбрасываются еще и по той простой причине, что долгое время именно он был основной народной едой.

Но, как говорится, не хлебом единым... Нашу любовь к всевозможной выпечке особенно наглядно демонстрирует типичный ритуал «кофе, чай с пирогом». Под «пирогом» подразумевается самая разнообразная выпечка в диапазоне от торта до печенья.

Воскресное приглашение на чай с выпечкой – распространенный и любимый бытательский ритуал. А испечь либо купить для кого-нибудь торт (неважно, на свадьбу ли, на день рождения или просто так) – это традиционно величественный жест, выражающий лучшие чувства. Именно поэтому в свой день рождения многие трудящиеся граждане сами становятся у плиты, чтобы порадовать гостей и сослуживцев.

Существует бесчисленное число вариаций тортов и выпечки, начиная от знаменитых клубничных тортов до выпечки с начинкой из свежих фруктов. О каждом из них можно слагать поэмы. Ничуть не менее любимы нами всевозможные печенья. Большие и маленькие, разнообразных форм, украшенные белой и цветной глазурью, шоколадом, с посыпками и без оных...

В народе еще принято делиться рецептами, а затем проपाдать на кухне (особенно перед праздниками) ради того, чтобы сотворить его величество торт. Однако со временем мы все чаще отдаем предпочтение покупным изделиям. Действительно, стоит ли тратить драгоценное время на выпечку, если можно накрыть богатый сладкий стол, к примеру, вместе с «Аникс Саниа»...



Качество всегда в цене

- Мы постоянно повышаем квалификацию своих работников посредством проведения мастер-классов. Ведь от профессионализма кадров зависит качество продукта. А чем ка -

не обманешь, они покупают только тот хлеб, который им нравится. ЧТПУП «Аникс Саниа» сделал ставку на серьезное расширение производства кондитерских изделий.

Производство Стасевича пополнилось кондитерским цехом, оснащенным самым современным импортным оборудованием, где выпекают очень вкусное печенье, пирожные и делают торты под заказ.

- Наши работницы постоянно что-то изобретают: то новый рецепт печенья отыщут, то сладости украсят по-особенному, то название придумают красивое. Кстати, этим тонким делом заведует, в основном, моя жена Ирина Николаевна, - говорит директор. - А ведь разработка рецептуры и внедрение в производство нового вида продукции - дело чрезвычайно хлопотное. Объемы растут, а это значит, наша продукция востре-

подарит массу наслаждения



чественнее товар, тем выше его конкурентоспособность на рынке, - говорит Николай Стасевич.

Кстати, многие секреты вкусного хлеба «прибыли» на предприятие из-за границы, где хозяин часто бывает по производственным делам. Оборудование здесь тоже импортное.

- Еще одна составляющая успеха ЧТПУП «Аникс Саниа» - качественное сырье. Добавим к этому технологии, рецептуру, отношение к делу... и получается, что имидж фирмы создают многие составляющие, - рассказывает Николай Федорович. - Наш хлеб - ручной работы, мы выпекаем его так, как это делали наши предки: тесто проходит все этапы естественного брожения, а это занимает несколько часов. Состав тоже традиционный: мука, соль, дрожжи. Ведь если в хлеб что-то лишнее добавить, он, не спорю, будет иметь хороший товарный вид, но по вкусовым качествам - уже не тот. А людей ведь

бывана на рынке. Надо двигаться только вперед, завоевывать новые рынки сбыта, в том числе и столичный. И даже за пределы республики - в ближнее зарубежье.

В любом бизнесе львиная доля успеха зависит от подхода к работе. Если отношение к делу формальное - удачи не видать, а если присутствует личная заинтересованность, особое отношение к делу, то результаты могут превзойти самые смелые ожидания. ЧТПУП «Аникс Саниа» с самого начала заявило: «Наши партнеры - наши друзья по бизнесу». И стало строить отношения с клиентами именно по этому принципу: основываясь на уважении и взаимопонимании. Такая стратегия дала отличные результаты: число деловых партнеров, как и покупателей из разных уголков нашей страны, растет. Кстати, Николай Федорович Стасевич - лауреат областного

Как испечь самый вкусный хлеб?

На рынке в 2002 году появился новый производитель хлебобулочных и кондитерских изделий - ЧТПУП «Аникс Саниа». Николай Федорович Стасевич - глава семейного бизнеса.

Эта небольшая частная пекарня производит около трех десятков наименований хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, которые попадают на прилавки магазинов не только нашего района, но и республики. Новичок пришелся по вкусу даже самому избалованному потребителю. Например, прошлым летом на «Мотальских прысмаках» хлеб, батоны, булочки и песочное печенье народ «расхватал» буквально за несколько часов.

Как пекут такой вкусный хлеб? Об этом мы узнали, побывав непосредственно на

производстве в Мотоле.

Лет десять назад в этой деревне работала лишь пекарня кооппрома, которая обеспечивала хлебобулочными изделиями жителей местечка и близлежащих деревень. Предприниматели, как правило, не рискуют заниматься столь хлопотным делом. Но муж и жена Стасевичи оказались не из робкого десятка. Сегодня их предприятие - одно из самых успешных в районе. Оно обеспечивает местных жителей не только вкусным хлебом и

выпечкой, но и работой. Сегодня на производстве трудятся 25 человек.

Производственное здание возводили «с нуля», что, естественно, вылилось в «копеечку». Зато теперь здесь - простор в прямом смысле этого слова и простор для творчества.

Первым был запущен традиционный сорт высшего, первого и второго. Ассортимент быстро рос, и сегодня здесь производят сотни сортов хлебобулочных и кондитерских изделий.

ЧТПУП «АНИКС САНИЯ»
д. Мотоль, ул. Кирова, 1В.
Тел/факс 8-01652-58-4-66;
тел. моб. 8-029-720-32-94;
8 (044) 471-32-45.
e-mail: anix_sania_motol@mail.ru



Предлагаем и вам на Пасхальные праздники заказать куличи, обязательно купить торт и удивительно нежное, тающее во рту, песочное печенье от «Аникс Саниа». Это подарит вам истинное наслаждение и волшебство настоящего праздника.

Страницу подготовила Мария ФЕДУК. Фото автора.

Впереди святой Пасхи

ДАТЫ ПАСХАЛЬНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ ДО 2020 г.

Христианская Пасха празднуется весной, но день празднования – не конкретная дата, он определяется по лунно-солнечному календарю. Итак...

Год	Православная церковь	Католическая церковь
2011	24 апреля	24 апреля
2012	15 апреля	8 апреля
2013	5 мая	31 марта
2014	20 апреля	20 апреля
2015	12 апреля	5 апреля
2016	1 мая	27 марта
2017	16 апреля	16 апреля
2018	28 апреля	21 апреля
2019	28 апреля	21 апреля
2020	19 апреля	12 апреля

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ

Развести опару на трех стаканах молока, шести стаканах муки и дрожжах. Поставить ее в тепло. Растереть пять желтков с двумя стаканами сахара, одной чайной ложкой соли и душистыми приправами (одна палочка ванили, десять орешков кардамона или же две капли розового масла). Когда опара подойдет, положить в нее растертые желтки, вбить в нее еще два яйца, влить полстакана чуть разогретого топленого сливочного масла, всыпать шесть стаканов муки, но чтобы тесто не было слишком густое. Выбить хорошенько тесто на столе, всыпать в него полтора стакана изюма и дать тесту до утра подойти. Утром побить еще и дать полежать. Затем положить половину сделанного теста в форму, дать ему подняться до трех четвертей высоты формы и ставить в печь. Из этого количества теста выйдут два кулича.

12 стаканов муки, три стакана парного молока, 50 г дрожжей, два стакана сахара, семь яиц, полстакана масла, полтора стакана изюма, чайную ложку соли, душистые приправы.

КАК ОКРАСИТЬ ЯЙЦА

Для окраски яиц лучше всего использовать луковую шелуху, которую собирают заранее. В зависимости от цвета шелухи окраска яиц получается от светлорыжей до темно-коричневой. Если вы хотите, чтобы цвет был более насыщенным, шелухи надо взять побольше, и варить ее около получаса до того, как в отвар опустите яйца.

Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около часа подержать в тепле или при комнатной температуре, при варке в воду можно добавить столовую ложку соли.

В некоторых семьях хранится обычай окрашивания яиц «в крапинку». Для этого мокрые яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в марлю (концы марли надо плотно завязать ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят в луковой шелухе обычным способом. Чтобы окрашенные яйца блестели, их вытирают насухо и смазывают подсолнечным маслом.

ПОГОДА В ДОМЕ
Сад - огород
Психология семейных отношений
Все о жилье и его отделке
Ваше АВТО

В районном отделе по ЧС

От двух до пяти...

Как часто Вы оставляете ребенка одного? Помните все случаи, когда Вы выходили на пять минут в магазин или к соседям «за солью», и ответьте на вопрос еще раз. Разница очевидна?

Мы часто надеемся на авось. Однако статистика жестока: из-за детской шалости с огнем и халатности взрослых за прошедший год угасли 32 маленькие жизни.

О неблагополучных семьях в этом плане мы постоянно пишем. Но немало примеров гибели детей в огне и в благополучных семьях. К примеру, в д. Комаровичи Гомельской области три малышки в возрасте от двух до пяти лет задохнулись во время пожара в доме. Даже установленные и исправные автономные пожарные извещатели не спасли детей: ведь звуковой сигнал не услышал никто, кроме самих детей. Они оказались без присмотра взрослых – у родителей нашлись «важные» причины оставить малолетних

детей дома одних. А ведь всем известно, что любознательные малолетки еще не отвечают за свои действия и не осознают опасности игры с огнем.

В райцентре Бельнички Могилевской области мать уложила спать малышку 2009 года рождения, а через некоторое время в комнате произошло возгорание. Ребенок погиб от удушья.

Избежать нелепой гибели ребенка можно только в том случае, если он находится под постоянным присмотром взрослого. А за оставление ребенка в опасности закон предусматривает даже уголовную ответственность.

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор ГПИО
Ивановского РОЧС.

УВАГА: новы конкурс!

«Шчаслівыя – разам»



Чакаем цікавых вясельных фотаздымкаў і цікавых каментарыяў да іх ад іншых нашых чытачоў.



Прачытала ў раённай газеце пра новы конкурс і вырашыла даслаць наш вясельны здымак. Але яшчэ больш шчаслівыя мы сёння, праз пяць гадоў сумеснага жыцця, калі на свет паявіўся наш працяг – двое дзетак: дачушка і сыночак. **НА ЗДЫМКУ: сям'я Аляксандра і Наталлі Ваўрук.**

Полезные советы

Борьба за чистоту полов

Нашим полам приходится несладко. И чтобы они сохранили свой благородно чистый вид, придется потрудиться. Выбирай для каждого покрытия правильный уход.

КОВЕР

Текстильные поверхности следует чаще пылесосить, чтобы удалять невывешивающую грязь и пыль, и время от времени обрабатывать специальной моющей пеной для ковров. Этот процесс удалит глубоко проникшие загрязнения и сделает ковер чистым до самого основания.

ЛИНОЛЕУМ

Эту «чувствительную» поверхность очень просто чистить пылесосом или многофункциональным моющим средством. Время от времени добавляй в воду (при мытье такого пола) капелку кондиционера для смягчения белья – это сделает его неотразимо блестящим.

ПАРКЕТ

Для ежедневной чистки паркета подойдет веник или пылесос. Более серьезные загрязнения можно удалить влажной тряпкой с добавлением моющего средства.

Если по прошествии лет лак на паркете частично стерся, необходимо его отшлифовать и заново покрыть лаком, чтобы защитить пол от влаги. Также дополнительной защитой для паркета будет пропитка воском или маслом.

ПЛИТКА

Плитка в ванной, на кухне и в коридоре очень неприхотлива, и ее очень просто отмывать горячей водой с добавлением любого моющего средства. Если же появились загрязнения между плитками, их можно удалить при помощи наждачной бумаги или щеточкой с уксусом.

ЛАМИНАТ

Мелкий сор удаляй веником или пылесосом. Более серьезные загрязнения – слегка влажной тряпкой или специальными средствами для мытья ламината. С такого пола следует оперативно устранять лужи, так как вода может проникнуть в швы и покрытие пойдет пузырями.

Выратавальнікі вачыма дзяцей

Падведзены вынікі раённага этапу традыцыйнага ўжо конкурсу «Выратавальнікі вачыма дзяцей», арганізатарам якога выступілі Іванаўскі аддзел па надзвычайных сітуацыях сумесна з аддзелам па справах моладзі і аддзелам адукацыі райвыканкама, прадстаўніцтвам Беларускага рэспубліканскага ўнітарнага страхавога прадпрыемства «Белдзяржстрах» па Іванаўскім раёне і раённай інспекцыяй прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

Навучэнцам школ было прапанавана паразважаць пра ролю прафесіі выратавальніка ў жыцці грамадства, пра тое, да якіх сумных вынікаў можа прывесці неасцярожнае абыходжанне з агнём...

Дыпломы, граматы, заахвочальныя прызы знайшлі сваіх пераможцаў. У намінацыі «Выраб» ганаровае першае месца атрымала Ангеліна Федзюковіч, выхаванка гуртка «Мяккая цацка» Іванаўскага раённага Цэнтра дзіцячай творчасці. У намінацыі «Плакат» пераможцам стаў Іван Пахолка, вучань Патапавіцкай школы-сада, а Вольга Дроздзік з гэтай жа навучальнай установы – лепшая ў намінацыі «Сачыненне». За верш «Беражыце прыроду – наш агульны дом» Дыплом першай ступені атрымала гімназістка Анастасія Пупчык. Аналагічнымі ўзнагародамі адзначаны мадэль пажарнай аварыйна-выратавальніцкай тэхнікі Барыса Чарненкі і малюнак Марыя Чарненкі, навучэнцаў Рудскай школы. Надзея Сяглюк, вучаніца школы №3 горада, перамагла ў намінацыі «Мяккая цацка», Юлія Вакульчык, навучэнка Іванаўскай школы №2, - у намінацыі «Фатаграфія».

Ірына САЛОМКА.

НА ЗДЫМКАХ: пераможцы конкурсу з інспектарам ГПІА Іванаўскага райаддзела па надзвычайных сітуацыях **Вікторыя Паўлаўна Велкава.**
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.



ВКЛАД ДВАДЦАТКА

В ПОДАРОК ОТ ИМЕНИННИКА!

В честь своего юбилея ОАО «Белагропромбанк» дарит клиентам вклад в белорусских рублях - «ДВАДЦАТКА»

- Процентная ставка: **20%** годовых за первые 20 дней хранения, 16,5% годовых с 21 по 380 день хранения.
- срок хранения: 380 дней
- минимальная сумма вклада: не установлена
- порядок выплаты процентов: ежемесячно путем капитализации либо перечисления на карт-счет*/текущий счет
- возможность частичного изъятия суммы вклада в размере начисленных процентов по вкладу (депозиту) за любое количество периодов их начисления
- возможность досрочного расторжения со 181 дня без перерасчета процентов

*Бесплатная выдача пластиковой карточки БелКарт-М.

Подробные условия вклада «Двадцатка» в газете «Светская Белоруссия» №49 от 17.03.2011, «Звезда» №49 от 17.03.2011, на сайте банка в сети Интернет - www.belapb.by и в офисе ОАО «Белагропромбанк». Информация о размере процентов, выплаченных по привлеченным средствам физических лиц в течение последнего финансового года, - в офисе и на сайте банка. Полная сохранность и возврат денежных средств физическим лицам размещенных в ОАО «Белагропромбанк» гарантируются государством и осуществляются в соответствии с законодательством РБ.

Средства в выделенных процентах по привлеченным средствам физических лиц в 2010 году в эквиваленте, тыс. бел. руб.:	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
«Трансбанк»	22 150 017	22 217 382	24 283 012	23 510 773	24 305 768	23 429 776	24 185 505	25 734 925	23 564 064	25 902 805	22 370 729	23 919 428	280 519 376
«Беларусбанк»	109 737	132 167	154 527	147 154	130 440	133 089	170 320	208 613	207 977	209 476	234 959	213 809	2 097 239

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК 136

www.belapb.by

белагропромбанк

ОКНА №1 В БЕЛАРУСИ!

Отличные окна!

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

Отличные цены. Кредит.

г. Иваново, ул. Первомайская, 25а
тел. 2-22-88, 8-025-693-57-58, 8-029-223-52-83 УНН 290817558

Предлагаем для частных лиц и организаций

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

новую и б/у производства Европа:

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ, ОПРЫСКИВАТЕЛИ, КОМБАЙНЫ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ, картофелекопалки, окучники, разбрасыватели минеральных удобрений, плуги отвальные, бороны дисковые, рассадопосадочные машины, пресс-подборщики, культиваторы, агрегаты почвообрабатывающие, запасные части и др.

Контактные телефоны:
8(029) 222-20-45 (МТС)
8(029) 393-30-45 (Velcom)

Лиц. №14450/043157 выд. Пинским ГИК до 25.03.2012г.

Компьютерный магазин "F1"

КРЕДИТ по 1,8%

- Компьютеры
- Периферия
- Ноутбуки
- Автосвук

и многое другое

Адрес: г. Иваново, ул. Ленина 109 ("Универсам №1" возле поликлиники)
моб. (Life) 8025-947-37-90 (МТС) 521-44-61 (Velc) 480-22-66
На 24 мес, без поручителей, оформление на месте за 15 мин
Доставка, установка, гарантия до 36 месяцев!!!

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ!

ДОСКУ ПОЛА; ОБШИВКУ;
БЛОК-ХАУС; НАЛИЧНИК; ПЛИНТУС.

Тел.: 8-029-726-68-56, 8-029-601-61-14,
т/факс 8-01642-2-15-49.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
Работаем с банковскими кредитами.

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, холодильников, морозильников, на дому у клиента.

Гарантия. Без выходных.
ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

СООО БрестСталь

Представитель в г. Пинске

- ✓ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (монтерей, супермонтерей, KRON, SZAFIR, RUBIN, PLUS) Новинка "КАСКАД"
- ✓ ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ, двухсторонний)
- ✓ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПВХ, МЕТАЛЛ)
- и ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КРОВЛЕ
- ✓ ОКНА ПВХ (РЕНАУ, МОНБЛАН)

Тел.: 8-029-337-15-03, 8-029-800-96-72, 8-0165-33-68-54 (факс).
Адрес: т/о г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4Б.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Брус, балки, рейки, стропила, доска обрезная и необрезная. Ф/о любая. Доставка.

Тел.: 8-044-782-79-00 (Vel),
8-029-809-33-00 (МТС).

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ - на забор и стены

Доборные элементы кровли (конек, ендова, ветровая планка, слив, парапет)

Изготовление заказа - 1 день.

Возможна доставка.

Т.ф. 2-73-44, 8-029-322-47-90,
8-029-821-47-90.

РЕМОНТ

холодильников, морозильников

по городу и району. ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:
8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073334

Форма оплаты любая

ОКНА ПВХ

Тел. 8-029-934-64-32

Лиц. №14450/0483067 выд. Пинским ГИК до 4.11.2013г. ИП САЧКОВСКИЙ А. А. УНН 290455974

ВИДЕО+ФОТОСЪЕМКА ТОРЖЕСТВ

Тел. 8-029-790-94-97.
ИП Конончук И. А. УНН 290820818

ОКНА, ДВЕРИ ИЗ ПВХ

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Собственное производство конструкций и стеклопакетов. Замеры, доставка, монтаж.

- Профиль: Funke Gruppe (Германия)
- Фурнитура: Roto NT (Германия)
- Немецкие технологии

Высокое качество

частное торгово-производственное унитарное предприятие

ГЕВОПЕЛ

тел./факс: 2-59-07,
GSM: +375 (29) 682-46-18(vel), 209-12-48
г. Иваново, ул. Ленина, 127 а
УНН 290376292

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, БАМБУКОВЫЕ ЖАЛЮЗИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Быстро, качественно.

Телефоны: 8-029-727-45-12,
8-029-829-66-36.
ОДО "ФОРМУЛА УЮТА" УНН 290488514

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.

Тел.: 8-029-826-22-50,
5-65-54 (после 18.00).
УНН 290820887

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»

РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ БЛОКИ ДЕМЛЕР.

Телефон для справок 8-044-712-92-47.
УНН 290472568

РАСПРОДАЖА ДОСКА

НЕКОНДИЦИОННАЯ по цене 81900 руб. за 1 м³.

Оплата и загрузка в одном месте.

Тел.: (8-0165)-35-02-20, 31-19-95.
ПИНСКДРЕВ УНП 200250960

В магазин автомобильных запчастей в г. Иваново требуется **ПРОДАВЕЦ.**

Требования: знание устройства автомобиля, владение компьютером, возраст от 22 до 40 лет.

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.

Телефон для справок 8-029-698-36-93.
ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

ПРОДАЮТСЯ БЛОКИ Г/С, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ (демлеры), ШИФЕР, ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-87-93,
8-029-524-62-50.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Матовые - гляцевые - сатиновые

АКЦИЯ!

при заказе 20м² и более - потолок в ванную комнату **БЕСПЛАТНО!**

- монтаж в течении 1 дня
- широкий выбор цветов
- наличный/безналичный расчет
- гарантия от производителя 10 лет

Фирменное моющее средство для натяжных потолков в подарок!

ООО "ПрофАртДизайн" г.Пинск, ул.Стелная, 11 офис 2 тел.: 8 (029) 176-02-13, 826-02-13, 8 (0165) 33-31-08

РЕМОНТ мягкой мебели

- Большой выбор тканей.
- Пенсионерам - скидка.
- Разнообразный дизайн.

ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА. Доставка **БЕСПЛАТНО.**

Тел.: 8-017-95-2-22-88, 8-029-551-68-36,
8-044-724-71-88.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, гляцевые, комбинированные: гипс+натяжной

Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.),
8-029-820-70-89 (МТС).

ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНН 290377444

СКИДКИ до 15%

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Установа "Рэдакцыя газеты "Чырвоная Звезда" і праграмы радыёвяшчання "Гаворыць Іванава"

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах, на беларускай і рускай мовах.

Рэгістрацыйны № 812

Адрас рэдакцыі: 225800, г. Іванава, Савецкая, 91

Падпісана да друку ў 9.00.

Заказ №2009

Тыраж 7700

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай - 64148.

Галоўны рэдактар

Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай настольна-выдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным спосабам з арыгінал-макета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. Аб'ём - 3 друкаваныя аркушы. Фармаат 600x420 мм.

ТЭЛЕФОНЫ:

галоўнага рэдактара	2-12-63	загадчыка аддзела пісьмаў	2-12-36
адказнага сакратара	2-20-01	аператараў	2-15-38
загадчыка аддзела аграрнай палітыкі	2-15-02	бухгалтара	2-16-46
		раённага радыё	2-14-03

Адрэс рэкламы - 2-15-02

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by САЙТ: WWW.JANOW.BY

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

ISSN 2075-8006

9177207518000071



ПрограмматВ РЕКЛАМА



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА". E-MAIL: ZVIAZDA@BREST.BY, ТЕЛ. 2-15-02

Поздравляем!

От всей души поздравляем **Ольгу Марковну ДРАЦЕВИЧ** с 70-летним юбилеем!
Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого здоровья, чутких и внимательных детей, близких, что относятся с любовью. Счастья и сердечной теплоты, дней благополучных и успешных, пусть всегда сбываются мечты и осуществляются надежды.

Семья Божко.

От всей души поздравляем любимую мамочку **Ольгу Марковну ДРАЦЕВИЧ** с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим! За доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим. Без сна ночей твоих прошло немало, забот, тревог не перечесть, земной поклон тебе, родная мама, за то, что ты на белом свете есть. Пусть годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя. Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки и правнуки.

Дорогая **Пелагея Васильевна БАРТОШ!**
От всей души поздравляем Вас с 55-летием!
Две пятерки встали рядом - получился юбилей. Но печалиться не надо, улыбайтесь веселей. В юбилейный день рожденья шлем свои мы поздравленья. Быть веселой, справедливой, жизнерадостной, счастливой. Чтобы горе и печали никогда не посещали. Чтобы годы не спешили и на все бы Вас хватило. Желаем доброго здоровья, успехов малых и больших, любви всех близких и родных. Желаем много сил, удачи, желаем сердцу пламенеть, в кругу друзей, родных, знакомых, назло годам, чтоб не стареть!

Сестра **Валентина** и ее семья.

С Днем свадьбы!

Горячо и сердечно поздравляем наших дорогих **Михаила Митрофановича и Марию Андреевну Рудницких** с 50-летием совместной жизни!

Пусть лучшее, что было, не уйдет, а худшее не смеет возвратиться, пусть молодость всегда в душе живет, чтоб старости нельзя было вместиться. И в этот день нам хочется сказать так много теплого, хорошего, простого, от всей души удачи пожелать, счастливых дней и неба голубого.

Семьи **Шурхай, Коленда, Гладких, Бебко.**

Поздравляем дорогих сердцу людей - любимых родителей **Анания Андреевича и Ольгу Трофимовну КОРОЛЬЧУК** (д. Зарудье, Достоевский сельсовет) с золотым юбилеем совместной жизни!
Ничего, что апрель с прохладой, что весна запоздала опять, нам тепло, если мама и папа рядом, и их можно обнять. Дорогим и самым любимым мы желаем по-вешнему цвести. Мы судьбе благодарны, родные, что у нас вы такие есть.

С любовью дочери **Светлана, Татьяна, Валентина, зятя, внуки и правнуки.**

БОЛЕЕ 900 МОДЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

В наличии и под заказ по вашим размерам
Доставка. Установка. Гарантия 1 год.
Отсрочка платежа без %
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ВИТРАЖЕЙ И СТЕКОЛ

Т. 8-033-6-404-404. www.Janovdveri.ru

Ремонт мягкой мебели
любой сложности

СРОК 1-3 дня

ИП Михалко С.В. УНП 690198229

- из кровати - тахту
- из дивана - угловой диван
- из обычного дивана - впередвыдвижной

КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН • ДОСТАВКА

8-(01795)-5-93-53
Велком 8-(044)-756-72-80
МТС 8-(029)-766-24-30

Ламинированные полы

Подборка расцветок у клиента на дому. Доставка бесплатно.

Окна ПВХ
Москитные сетки - очень дешево!

Тел. 8-029-6225968
8-029-2239213

ИП Сурдол С.А. УНП 200076576

Сдаются в аренду ПМЕЩЕНИЯ

по ул. Советская, 14.
Тел. 202-27-77 (МТС).
УНН 290795725

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.

Тел.: 2-58-50, 8-029-921-81-04 (Vel). УНН 200074849

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Большой выбор тканей.
Расрочка, скидка.

Тел.: 8-029-548-37-44 (МТС).
8-029-356-50-09 (Vel).
ИП Сойко Е. А. УНП 290554861

Ивановскому районному узлу почтовой связи

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ **ПОЧТАЛЬОНЫ** в город Иваново.

Справки по телефонам: 2-62-33, 2-12-23.

СЕТКА "РАБИЦА"

любые размеры (выс. от 1 до 2 м),
⇒ прост. метал., оцинк.,
⇒ полимер. (цв. разные);
⇒ забор. столбики, пров. для натяжки сетки;
⇒ колючая проволока.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-016-3-41-77-77,
8-029-823-20-90, 336-20-90.
Лиц. № 12500/0489467 выд. Ляховицким РИК до 30.08.2012г. УНП 290464543
ОДО «Лармгруппсервис»

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: **ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ; ЭЛЕКТРИК.**

Телефон для справок: 8-044-712-92-47.
УНН 290472568

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.

Тел.: 8-029-263-17-67 (МТС), 8-029-656-16-60 (Vel).
УНН 290306218

ЧПУП «Капитан В. В.» производит и реализует: ШТАКЕТНИК, ЖЕРДИ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

обрезные и необрезные (под заказ любой размер). **ЗВЕНЬЯ ЗАБОРА** (деревянные, металлические).

Дрова, утеплители, антисептики (для пропитки древесины).

Тел.: 8-01644-7-44-33, 8-029-635-39-61, 8-029-208-50-50.
Лиц. № 12200/0578706 выд. Дрогичинским РИК до 24.09.12г. УНН 290480475

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

26 апреля 2011 г. ювелирная мастерская **ОАО «Рембыттехника-Пинск»**

БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЗОЛОТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБМЕННОГО ФОНДА (обмен золотого лома на новые изделия + стоимость за работу).

Обращаться по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 13 (здание КБО, 2-й этаж), с 9.00 до 13.00.

Филиалу "Санаторий "Алеся" ОАО "СКО "Брестагроздравница" на работу требуются:

ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА (высшее образование, се- стринское дело);
ПРОРАБ; ЛОДОЧНИК-СПАСАТЕЛЬ (работа сезон- ная с 01.06 по 31.08.2011г.);
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию оборудования 3-4 разряда.
Справки по тел.: 31-4-85, 31-4-21.

Ивановское райпо ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ **плодоовощную продукцию: свеклу, капусту, морковь, картофель, лук; говядину, свинину, в живом и убойном весе.**

За справками обращаться по телефонам: 2-72-55, 2-72-41, 2-73-80.

МЕЛЬНИЦЫ "Ярмаш", "Нива", "Хрюша" 220В. 170, 250, 300, 350, 400 кг/ч.

КОРМОИЗМЕРИТЕЛИ 220В; **Бесплатная доставка по РБ, гарантия и обслуживание.**

Тел.: 8-029-687-36-70; 8-029-777-58-09.
ООО "Ивнотек" лиц. №50000/0640213 выд. Минским РИК до 14.10.2015г. УНН 191451648

ПЧЕЛОВОДАМ!

УП "Пчеловодство" СМООП "Бортник" г. Солигорск, тел/факс 8-0174-22-48-41 или 22-73-82 **предлагает для пчеловодства: ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНВЕНТАРЬ, ОБОРУДОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВОЩИНУ.**

Товары высылаются почтой. Пчеловодам "Бортника" - льготы по пересылке и система скидок.
ТО "Пчеловод" (создаваемое представительство "Бортника") Пинский р-н, д. Галево, ул. Южная, д. 3. Тел.: 8-029-924-76-46, 8-0165-30-30-33.

Предлагает: **ИНВЕНТАРЬ, ВОЩИНУ, ОБОРУДОВАНИЕ. ПЧЕЛОВОДАМ "БОРТНИКА" - система скидок.**

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА

(01652) 2-37-67
(029) 724-19-98
(029) 634-53-66

КРЕДИТ, оформление на месте

ВЕКА Официальный партнер **мотольские ОКНА**
г. Иваново, ул. Ленина, 3

Впервые в г. Иваново в Доме культуры с 7 апреля по 16 мая

Минский центр дикой природы ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖИВЫХ РУЧНЫХ НОСУХУ, ШИНШИЛЛУ, КУНИЦУ, а также **МАНГУСТА, КРОКОДИЛА, ИГУАН, УДАВА, ПИТОНОВ, КОБРУ, ГРЕМУЧИХ И КОРОЛЕВСКИХ ЗМЕЙ,**

УГОЛЬНУЮ И КОЖИСТУЮ ЧЕРЕПАХ, ПОПУГАЕВ, СОКОЛА, СОВ, ФИЛИНА и других ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ.

Время работы с 10.00 до 18.00.

УП "Центр дикой природы" УНП 100011921

ПРОДАЮТСЯ ГИПСОКАРТОН + КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ПЕНОПЛАСТ, МИН. ВАТА.

Тел.: 8-029-603-09-10, 8-029-949-68-58.
Лиц. № 14450/0597553 выд. Пинским РИК до 13.07.2014 ИП Холодович И. В. УНН 290347237

ДАМАШНІ ЭКРАН

Четверг, 28 апреля

6.35 Сериал «Универ». 7.00 ЛАДное утро. 8.00, 20.45 Телебарометр. 8.05 Сериал «Интерны». 8.40, 18.00 Сериал «Ты моя жизнь».

нового поколения». Десятые классы. Первая игра. 16.30 Внеклассный час. 16.45 Мультфильмы «Кулинария для детей».

16.50 «Здравствуйте, доктор!». 20.00 «Столичные подробности». 20.15 «Добрый вечер, малыш».

16.50 «Репортерские истории». 18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором Дмитрием Сайковым.

16.50 «Сегодня». 10.20 «Пир на весь мир». 11.15 «Таинственная Россия».

10.00 «Сегодня». 10.20 «Пир на весь мир». 11.15 «Таинственная Россия».

Пятница, 29 апреля

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.30 Новости.

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь-Канада. Прямая трансляция.

13.45 «Модный приговор». 14.50 «Понять. Простить». 15.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.

14.45, 0.45 Худ.фильм «Анатомия Грей-5». 15.40 Все о безопасности.

16.50 «Репортерские истории». 18.30 Ток-шоу «Судьба» с доктором Дмитрием Сайковым.

0.25 Худ.фильм «День семейного торжества».

Суббота, 30 апреля

6.50 Мультфильмы. 7.00 Иснась. 7.25 Док. фильм «Приведем ко Творцу сотворенный им космос».

Новая волна -2011». Гала-концерт. Избранное. Часть 1-я. 20.30 Панорама.

театра ледовых миниатюр Игоря Бобриня. 17.50 ОНТ представляет: «Один против всех».

Вилла. Прямая трансляция. 19.00 «Смешные люди». (Россия).

16.30, 19.30 «24 часа». 16.45 «Наше дело».

16.40 Док. фильм «Неоконченная песня. Юрий Гуляев».

Воскресенье, 1 мая

7.35 Мультфильмы. 8.05 Национальный отборочный тур «Новая волна-2011» и «Детская Новая волна-2011»

правда» (Украина). 19.45 «Спортлото 5 из 36». 19.50 «КЕНО».

поженимся!». 17.25 ОНТ представляет: «Эстрадный коктейль».

- Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция. 18.00 Хоккей. Чемпионат мира.

доктором Дмитрием Сайковым. 16.30 «24 часа».

20.25 «Танцы со Звездами». Гала-концерт.

